

УДК 141.319.8+101.1:316

A. С. Чарвінскі

Інстытут філософіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

САЦЫЯПРЫРОДНАЕ АДЧУЖЭННЕ Ў ПОСТАВАРЫЙНАЙ БЕЛАРУСІ ЯК АБ'ЕКТ САЦЫЯЭКАЛАГІЧНАГА АНАЛІЗУ

Сацыяльна-прыроднае адчужэнне выступае прымым наступствам маштабнай рэалізацыі экала-
лагічнага крыйзісу. Адмысловыя памеры з'ява набывае ў сітуацыі поставарыйнай дэградацыі якасці
прыроднага асяроддзя пасялення. Наглядным прыкладам такої узаемаабумоўленасці экала-гічнай
катастрофы і ўзроўнем сацыяпрыроднага адчужэння з'яўляецца постчарнобыльская сітуацыя ў
Рэспубліцы Беларусь. Забруджванне тэрыторый упłyвае на ўесь спектр жыццядзейнасці насель-
ніцтва Беларусі, таму выбар мадэлі грамадскага развіцця рэспублікі значна абмежаваны рамкамі
сацыяльна-екалагічнай мтазгоднасці. Экалагічныя рэальнасці, якія складаюцца, не дазваляюць экс-
трапаляваць традыцыйныя схемы, што ляжаць у аснове канцэпцыі ўстойлівага развіцця, на бела-
рускую зямлю без папярэдніх адаптацый да мясцовых умоў. Посткатастрофны экала-гічны песімізм
спарадзіў неадэкватны, уласна чарнобыльская стэрэатыпы ў грамадской свядомасці, і проблема
аптымізацыі сацыяпрыродных адносін у Беларусі павінна разглядацца ў кантэксце дэградацыі якасці
навакольнага асяроддзя. Укараненне прынцыпаў ўстойлівага развіцця ў практику сацыяпрыроднага
узаемадзеяння таксама павінна ажыццяўляцца са значнай карэктроўкай дэклара-ванных экала-гіч-
ных імператываў. У забеспечэнні сацыяльна-прыроднай аптымальнасці трэба ўсведамляць сувязь
паміж узроўнем інфармаванасці аб спецыфіцы міграцыі радыенуклідаў па асобных звёнах трафі-
нага ланцу-га і магчымасцю чалавека практычна абмежаваць іх паступленне ў організм чалавека.

Ключавыя слова: сацыяльна-прыроднае адчужэнне, экала-гічны крыйзіс, рэабілітацыя экстэр-
мальных тэрыторый, экала-гічная свядомасць.

Для цытавання: Чарвінскі А. С. Сацыяпрыроднае адчужэнне ў поставарыйнай Беларусі як
аб'ект сацыяэкалагічнага аналізу // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2025. № 1 (293). С. 148–151.

DOI: 10.52065/2520-6885-2025-293-26.

A. S. Charvinsky

Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus

SOCIO-NATURAL ALIENATION IN POST-ACCIDENT BELARUS AS AN OBJECT OF SOCIO-ECOLOGICAL ANALYSIS

Social and natural alienation is a direct consequence of the large-scale implementation of the ecological crisis. The phenomenon takes on special dimensions in the situation of post-accident degradation of the quality of the natural habitat. A clear example of such interdependence of environmental disaster and the level of socio-natural alienation is the post-Chernobyl situation in the Republic of Belarus. Pollution of territories affects the entire spectrum of life activities of the population of Belarus, therefore the choice of a model of social development of the republic is significantly limited by the framework of socio-ecological feasibility. The current environmental realities do not allow the traditional schemes underlying the concept of sustainable development to be extrapolated to Belarusian soil without prior adaptation to local conditions. Post-disaster environmental pessimism has given rise to inadequate, Chernobyl-like stereotypes in the public consciousness, and the problem of optimizing socio-natural relations in Belarus should be considered in the context of environmental degradation. The introduction of sustainable development principles into the practice of socio-natural interaction should also be carried out with significant adjustments to the declared environmental imperatives. In ensuring social and natural optimality, it is necessary to recognize the connection between the level of awareness of the specifics of radionuclide migration along individual links of the trophic chain and the ability of a person to practically limit their entry into the human body.

Keywords: socio-natural alienation, ecological crisis, rehabilitation of extreme territories, ecological consciousness.

For citation: Charvinsky A. S. Socio-natural alienation in post-accident Belarus as an object of socio-ecological analysis *Proceedings of BSTU, 6, History, Philosophy*, 2025, no. 1 (293), pp. 148–151 (In Belarusian).

DOI: 10.52065/2520-6885-2025-293-26.

Уводзіны. Ва ўмовах поставарыйнай Беларусі праблема пераадолення сацыяльна-прыроднага адчужэння спалучана з фактарамі энергетычнай, эканамічнай, сацыяльнай бяспекі, што дазваляе разглядаць феномен у якасці састаўнога элемента агульнай праблемы нармальнай жыццядзеянасці ва ўмовах пагрозы экалагічнага крызісу як у глаўным маштабе, так і на ўзроўні лакальнага, уласна «беларускага» прайяўлення. Такі падыход да праблемы абаранеца ў працах А. М. Бабосава, у якіх вылучаецца патрабаванне комплекснага падыходу і ў даследаванні, і далейшай мінімізацыі сацыяльна-прыроднага супрацьстаяння ў поставарыйнай Беларусі [1, с. 117]. У такім жа канцэптуальным выразе прадстаўлена пазіцыя акадэміка Г. М. Лыча, які сканцэнтраваў даследчы акцэнт на выяўленні эканамічных прыярытэтава пасткатастрофнай Беларусі [2, с. 203]. Разам з тым некалькі іншыя прапануеца ў працах, прыярытэтным даследчым вектарам у якіх вызначаецца даследаванне заканамернасцей міграцыі радыенуклідаў у раслінных комплексах, Л. У. Хатылёвай, якая ажыццяўляла даследаванні колькасной залежнасці храмасомных аберацый ад узроўню радыяцыйнага забруджвання. Менавіта навуковая выснова Хатылёвой аб тым, што татальнае высыханне елкі ў беларускіх лясах мае пазакатастрофную прыроду, з'явілася паваротным момантам у пераадоленіі сацыяльна-прыроднага адчужэння на бытавым узроўні [3, с. 40]. Трэба зыходзіць з таго, што пераадоленне сацыяльна-прыроднага адчужэння ў Рэспубліцы Беларусь мае комплексныя характеристары, і таму вырашэнне зяйўленай праблемы патрабуе як прыродазнаўчай навуковага, так і гуманітарнага аналізу.

Асноўная частка. У тэарэтычным плане праблема пераадолення сацыяльна-прыроднага адчужэння звязана з даследаваннем феномену экалагічнай свядомасці ў экстремальных умовах, што ўяўляе адну з найбольш актуальных і адначасова адну з найменш вывучаных праблем у тэорыі сацыяльнага прыродакарыстання. Шэраг спецыфічных момантаў прынцыпова адрознівае працэс становлення экалагічных аспектаў у індывідуальнай свядомасці на экстремальных тэрыторыях. Перш за ёсё выбухны, «рэвалюцыйны» характеристар узникнення моманту экалагічнай арыентаванасці ў грамадскай свядомасці ў такіх рэгіёнах, у адрозненіе ад «эвалюцыйных», паступовых формул усведамлення генетычнай блізкасці чалавека і прыроднага асяроддзя, ажыццяўляеца практична без неабходнага інфармацыйна-культурнага базісу.

Шлях фарміравання экалагічных ведаў аказваецца істотна карацейшым за традыцыйны, і можна сказаць, што ў гэтым выпадку адбываеца значная карэктроўка вядомай формулы з яе патрабаваннем этапнасці ад жывога сузірання да абстрактнага мыслення, ад яго да практикі, паколькі этап, пад якім у нашым выпадку трэба

разумець інфарматыўна-эўрыстычны блок экалагічнай свядомасці, аказваеца, па сутнасці, незапатрабаваным. У рэальным жыцці ігнараванне абстрактнага, г. зн. уласна навуковага, этапу і паскораны пераход да непасрэдных дзеянняў могуць апраўдацца неабходнасцю прыняцця тэрміновых сацыяльна-адміністрацыйных мер, якія мінімізуюць наступствы экалагічнай катастроfy, але за выключэннем гэтага моманту, які тлумачыць у пэўнай меры радыкалізм пераходу да непасрэднай практичнай змены сітуацыі, ігнараванне этапу абстрактна-лагічнага аналізу апраўдана быць не можа. Тым больш недапушчальна такое ігнараванне пры распрацоўцы доўгатэрміновых трэндаў, якія маюць перспектывную накіраванасць. Пры гэтым не мае значэння, якія матывы ляжаць у аснове «скачка»: ці то песімістычныя, якія даходзяць у сваіх крайніх формах да адкрытай эсхаталогіі, ці то неабгрунтавана аптымістычныя.

Яшчэ адным не менш важным момантам фарміравання экалагічнай свядомасці ў сітуацыі пасткатастрофнай дэградацыі якасці навакольнага асяроддзя з'яўляеца абсолютнае дамінаванне негатыўных ацэначных элементаў у яго структуры. Пры гэтым песімізм, абумоўлены непасрэдным усپрыманнем экалагічнай сітуацыі без дастатковага інфармацыйна-лагічнага падмацавання, спраджае зусім нетыповую ў нармальных умовах сітуацыю адчужэння індывідуальнай экалагічнай свядомасці ад грамадской. Экалагічна негатыўны змест індывідуальнай свядомасці ґрунтуюцца ў асноўным на асабістай ацэнцы якасці навакольнага асяроддзя, калі з усяго інфарматыўнага арсенала грамадской свядомасці негатыўна настроены індывід усپрымае толькі інфармацыю, якая падмацоўвае асобасныя ацэнкі сітуацыі.

Пастаноўка праблемы сацыяльна-прыроднага адчужэння ў сітуацыі рэзкай дэградацыі якасці навакольнага асяроддзя сведчыць пра тое, што дынаміка сацыяльнага развіцця з неабходнасцю раскрывае новыя сферы прыкладання канцэптуальнага апарату сацыяльнай экалогіі як у традыцыйных формах чалавечай жыццядзеянасці, так і у прынцыпова новых, якія не маюць яшчэ шырокага распаўсюджвання і, такім чынам, дастаткова адэскватнага навуковага апісання, сферах сацыяльна-прыроднага ўзаемадзеяння. Адным з найбольш перспектывных у гэтых адносінах напрамкаў з'яўляеца тэарэтычная інтэрпрэтацыя працэсаў сацыяекалагічнай рэабілітацыі прыродных комплексаў, размешчаных у зоне радыектыўнага забруджвання, з'яўленне якіх аб'ектыўна абумоўлена тэхнагеннай экспансіяй у структуру біясфery. Перспектывы сацыяльна-прыроднага ўзаемадзеяння ў такіх умовах шмат у чым залежаць ад таго, наколькі поўна могуць быць адлюстраваны працэсы практичнага ўзаемаўплыву соцыуму і біясферных комплексаў у канцэптуальных схемах

тэарэтычнай інтэрпрэтацыі феноменаў сацыяпрыроднай каэвалюцыі. Антрапагенная змена прыроднага асяроддзя не мае сёня дастатковага тэарэтычнага апісання і, мабыць, знаходзіцца на той сумна вядомай стады, калі рэальная практика значна апярэджвае ўзоровень мадальнага аналізу і, па прычыне гэтай акалічнасці, спараджае ланцуг дэструктуртыйных стахастычных змен у структуры біясфери. Сітуацыя, якая склалася, можа быць у пэўнай меры выпраўлена з дапамогай мадэлявання ў тэорыі сацыяльнага прыродакарыстання. Магутны метадалагчна-паняцціны арсенал можа садзейнічаць стварэнню неабходнай канцептуальнай схемы ўкаранення прыродаахоўных прынцыпаў у практику сацыяпрыроднага ўзаемадзеяння і алгарытму пазапнага фарміравання экалагічна аптымальных структур у біясфернай сістэме.

Фарміраванне праграмы патрабуе як мага поўных ведаў не толькі рэальнай, якая падлягае мэтанакіраванаму аднаўленню сістэмы, але і дастатковай прыродазнаўчай абгрунтаванасці асноўных параметраў нарматывай сістэмы, паколькі ад гэтага залежаць як будучы стан мэтанакіравана зменлівых экалагічных сістэм, так і канкрэтыка самога працэсу аднаўлення якасці асяроддзя пасялення. Гэта тым больш актуальна, што змены раўнавагі ў экстрэмальнай экалагічнай сістэме з непазбежнасцю абарочваюцца стратай здольнасці да самарэгуляцыі, парушэннем працэсаў ўзнайдзення сістэмы, паслабленнем адаптыўных патэнцый са скарачэннем відавой разнастайнасці ў біятопах, стратай генафонду відаў і папуляцый у сувязі з узікненнем другаснай сукцэсіі. У працэсе даследавання праблемы разам з аналізам агульнатэарэтычных пасылак, якія адлюстроўваюць працэс мінімізацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, неабходны комплексны аналіз сацыяльна-екалагічнай сітуацыі, якая рэальная склалася ў поставарынны перыяд [5, с. 287]. Вывучэнне сітуацыі ў дыферэнцыраваных па чарнобыльскім крытэрыі рэгіёнах дае магчымасць ажыццяўіць комплексны падыход да аналізу праблемы: ад вывучэння практикі прававога рэгулявання працэсаў адчужэння радыяцыйна небяспечных зямель да абгрунтавання перспектыву рэабілітацыі тэрыторый сельскагаспадарчага і лесагаспадарчага прызначэння з адносна невысокім узроўнем радыеактыўнага забруджвання. Варты таксама адзначыць, што пераважная большасць жыхароў рэгіёнаў, якія пацярпелі ад катастроfy на Чарнобыльскай АЭС, не ведаюць ступені радыяцыйнага забруджвання сабранных дзікаросаў. Апошнія практична не падвяргаюцца радыяцыйнаму кантролю, санітарныя нормы паўсюдна парушаюцца, а забарона на пабочнае лясное карыстанне на індывидуальным узроўні на месцах мае слабае адміністрацыйнае забеспечэнне. У гэтай сітуацыі дзейснымі можна лічыць наступныя меры адміністрацыйна-прававога рэгулявання.

Калі адчужэнне разглядаець як форму індывидуальнай рэакцыі на радыеактыўную дэградацыю якасці асяроддзя, то ў залежнасці ад таго, якія будуть ацэнкі экалагічнай сітуацыі ў цэлым, у значнай ступені будзе магчымы выбар шляху пераадолення экакрызіснай сітуацыі.

Рэабілітацыйную дзейнасць нельга разглядаць як беспрадметную і ў пэўнай меры бессістэмную, ігнаруючы факт прычынна-следчай сувязі паміж узроўнем экалагічнай кампетэнтнасці і характарам сацыяпрыродных адносін. Комплексны аналіз сацыяльных умоў існавання людзей на тэрыторыях з якасна змененымі ўмовамі навакольнага асяроддзя, якія суправаджаюцца радыкальнымі зменамі паводзінскіх стэрэатыпаў, патрабуе даследавання праблем сацыяльнага ўзаемадзеяння ва ўмовах ліквідацыі аварыі, вызначэння механізмаў сацыяльнай адаптациі да новых умоў, фарміравання неабходных сацыяльна-екалагічных каштоўнасцей. Такі падыход можа садзейнічаць фарміраванню рэальных перадумоў больш хуткага пераадолення сацыяпрыроднага адчужэння і пераходу на аптымальныя, экалагічна граматныя формы сацыяльнага прыродакарыстання ў сітуацыі радыеактыўной дэградацыі якасці навакольнага асяроддзя, паколькі мінімізацыя экалагічных наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС азначае, што рашэнне не можа быць аднамомантным, а патрабуе праграмнага забеспечэння на працяглы перыяд часу. Пераадоленне адчужэння залежыць ад эфектыўнасці прыродаахоўных і аднаўленчых мерапрыемстваў, выніковасці кантролю за выкананнем санітарна-екалагічных нормаў у сферы сацыяльнага прыродакарыстання і ў канчатковым выніку ад пераходу грамадства з узроўнем сацыяльна-спажывецкага стаўлення да прыроднага асяроддзя да грамадства экалагічна ўстойлівага развіцця.

Заключэнне. З вышэйпададзенага могуць быць зроблены некаторыя высновы:

- у адрозненне ад «прыватных» варыянтаў адчужэння, выкліканых лакальнай дэградацыяй якасці навакольнага асяроддзя ў выніку кіслотных дажджоў, тэхнагеннага забруджвання вадаў-маў і г. д., поставарынная форма носіць глабальныя характеристар;

- пераадоленне адчужэння ў Беларусі звязана з распрацоўкай навукова абгрунтаваных рэкамендаций па аптымізацыі ўмоў жыццядзейнасці ў сітуацыі антрапагеннага забруджвання і вызначэннем перспектыву рэабілітацыі якасці прыроднага асяроддзя;

- ва ўмовах Беларусі найбольш перспектывным варыянтам пераадолення сацыяльна-прыроднага адчужэння і фарміравання ўстойлівага грамадства з'яўляецца ўвядзенне прынцыпу эканоміі на ўсіх узроўнях сацыяльнага прыродакарыстання – ад ваенна-прамысловага да бытавога;

— экалагічна палітыка, накіраваная на фарміраванне ўстойлівага грамадства ў Беларусі, павінна грунтавацца на прынцыпах энергетычнай эканамічнасці, мінімізацыі адходаў, біятэхналізацыі прамысловых працэсаў.

Пастаноўка і вырашэнне пералічаных задач можуць садзейнічаць фарміраванню рэальных перадумоў больш хуткага пераадолення феномену адчужэння і пераходу на альтымальныя, экалагічна граматныя формы сацыяльнага прыродакарыстання.

Спіс літаратуры

1. Бабосов Е. М. Социальные последствия Чернобыльской катастрофы, пути их преодоления. Минск: БТН-информ, 2011. 219 с.
2. Лыч Г. М., Патеева З. Г. Чернобыльская катастрофа: социально-экономические проблемы и пути их решения. Минск: Право и экономика, 1999. 290 с.
3. Влияние повышенного радиационного фона на частоту хромосомных aberrаций у ели европейской / Л. В. Хотылева [и др.] // Доклады АНБ. 1992. № 9–10. С. 38–46.
4. Колчинский Э. И. Эволюционный процесс в современной биосфере // Философские науки. 2000. № 1. С. 34–37.
5. Ващекин Н. П., Мунтян М. А., Урсул А. Д. Глобализация и устойчивое развитие. М.: МГУК, 2002. 320 с.

References

1. Babosov E. M. *Sotsial'nyye posledstviya Chernobyl'skoy katastrofy, puti ikh preodoleniya* [Social consequences of the Chernobyl disaster, ways to overcome them]. Minsk, BTN-inform Publ., 2011. 219 p. (In Russian).
2. Lych G. M., Pateeva Z. G. *Chernobyl'skaya katastrofa: sotsial'no-ekonomicheskiye problemy i puti ikh resheniya* [Chernobyl disaster: socio-economic problems and ways to solve them]. Minsk, Pravo i ekonomika Publ., 1999. 290 p. (In Russian).
3. Hotyleva L. V., Dylenok L. A., Yatsevich A. P., Goncharenko G. G. The effect of increased background radiation on the frequency of chromosomal aberrations in European spruce. *Doklady ANB* [Reports ASB]. 1992, no. 9–10, pp. 38–46 (In Russian).
4. Kolchinsky E. I. Evolutionary process in the modern biosphere. *Filosofskiye nauki* [Philosophical sciences], 2000, no. 1, pp. 34–37 (In Russian).
5. Vashchekin N. P., Muntyan M. A., Ursul A. D. *Globalizatsia i ustoychivoye razvitiye* [Globalization and sustainable development]. Moscow, MGYK Publ., 2002. 320 p. (In Russian).

Інформацыя пра аўтара

Чарвінскі Аляксандр Сяргеевіч – кандыдат філасофскіх навук, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела сацыяльнай экалогіі і біяэтыкі. Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі Беларусі (вул. Сурганава, 1/2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). E-mail: a.chervinski@gmail.com

Information about the author

Charvinsky Alexander Syargeevich – PhD (Philosophy), Senior Researcher, the Department of Social Ecology and Bioethics. Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus (1/2 Surganova str., 220072, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: a.chervinski@gmail.com

Паступніј 14.03.2025